

M. K. ЮСКАВЕЦ, R. У. ТУЗАВА

ДАСЯГНЕННІ НАВУКІ АБ ТУБЕРКУЛЁЗЕ — ВЫТВОРЧАСЦІ

У барацьбе з туберкулёзам буйной рагатай жывёлы ў Савецкім Саюзе праводзіцца вялікая навукова-вытворчая работа па поўнай ліквідацыі гэтага захворвання сярод жывёлы. Туберкулёз буйной рагатай жывёлы небяспечны не толькі тым, што прыносіць эканамічныя страты жывёлагадоўлі, але з'яўляеца небяспечным для здароўя чалавека, асабліва дзячей.

Заражэнне людзей узбуджальнікам туберкулёзу бычынага тыпу часцей за ёсё адбываеца аліментарным шляхам пры ўжыванні малака і малочных прадуктаў ад хворых кароў, магчыма пападанне ўзбуджальніка разам з пылам.

Эканамічныя страты ад туберкулёзу складаюцца ад зніжэння прадукцыйнасці хворай жывёлы, зніжэння ўдою, прыбаўлення вагі, падзяжу. Акрамя таго, пры забоі хворай туберкулёзам жывёлы бракуюцца, г.зн. накроўваюцца ва ўтыль не толькі паражоныя органы, але нярэдка і туши такіх жывёл.

У выніку атручвання ядавітымі рэчывамі (таксінамі), якія ўтвараюцца мікробактэрыямі туберкулёзу, пры генералізаванай форме хваробы адбываеца парушэнне абмену рэчываў, моцнае знясіленне (кахексія).

У Савецкім Саюзе рад абласцей і рэспублік лічацца поўнасцю аздаравіўшымі гаспадаркі ад туберкулёзу, а ў многіх туберкулёз знаходзіцца ў стадыі ліквідацыі.

У нашай рэспубліцы вядзецца сістэматычная работа па аздараўленню небяспечных гаспадарак і прафілактыцы гэтага захворвання.

У прафілактыцы туберкулёзу асаблівую ролю адыгрывае стварэнне добрых умоў утрымання і паўнацэннага кармлення жывёлы не толькі па агульнаму аб'ёму кармоў, але і па іх якасці, працэнту бялку, калькасці мінеральных рэчываў, вітамінаў.

Эканамічныя затраты на правільную арганізацыю кармлення і ўтрымання жывёлы не толькі акупляюцца, але і з'яўляюцца прыбытковымі для гаспадарак, таму што павышаюцца прадукцыйнасць і ўстойлівасць арганізма да розных захворванняў. Парушэнні зоагігенічных норм у размяшчэнні жывёлы, скучанасць, недастаткова правільная арганізацыя вентыляцыі памяшканняў і іх прыбіранне ствараюць сырасць, павышаную вільготнасць паветра, насычанасць яго аміякам, вуглякіслым газам і іншымі шкоднымі для арганізма газамі. Усё гэта шкодна адбываеца на стане здароўя жывёлы, зніжае рэзістэнтнасць яе да патагенных узбуджальнікаў захворванняў, зніжае прадукцыйнасць, падрывае эканамічную магутнасць гаспадаркі.

У практицы нярэдка даводзіцца сустракаць пытанні жывёлаводаў: «Чаму каровы з высокімі ўдоюмі малака часцей захворваюць туберкулёзам, а каровы з нізкімі ўдоюмі радзей аказваюцца хворымі?». Гэтыя пытанні практичных работнікаў поўнасцю навукова вытлумачальныя.

Каровы з высокімі ўдоямі разам з малаком аддаюць большую колькасць мінеральных рэчываў, вітамінаў, бялку, тлушчу і інш. пажыўных рэчываў, чым каровы з ніzkімі ўдоямі.

Пры кармленні жывёлы без уліку яе прадукцыінасці затраты арганізма кароў з высокімі ўдоямі не папаўняюцца, адбываецца абядненне арганізма жыццёва неабходнымі рэчывамі, што ў першую чаргу зніжае рэзістэнтнасць іх да патагенных мікробаў.

Мікабактэрый туберкулёзу з'яўляюцца даволі распаўсядженымі ў прыродзе мікраарганізмамі. Яны трапляюць у арганізмы жывёлы і чалавека з першых дзён іх жыцця, але знаходзяцца ў неактыўным стане, бо арганізм аказвае супраціўленне, валодаючы магутнымі ахоўнымі сродкамі, якія дазваляюць падавіць жыццядзейнасць узбуджальніка туберкулёзу. Аднак пры парушэнні рэзістэнтнасці арганізма для мікробаў ствараюцца спрыяльныя ўмовы, адбываецца вельмі ўзмоцненне размнажэнне гэтых мікробаў і праяўляецца іх хваробатворнае дзеянне.

Ахоўнымі сродкамі арганізмаў жывёлы і чалавека з'яўляеца вялікая разнастайнасць ахоўных рэчываў у тканках арганізма (антыцелы, ферменты, біяхімічныя фактары і інш.), фагацытарная актыўнасць рэтыкула-эндатэліяльнай сістэмы, г. зн. здольнасць мікра- і макрафагаў захопліваць і ператраўляць мікробы. Пры гэтым ахоўныя функцыі арганізма рэгулююцца нервовай сістэмай.

Вялікае значэнне ў супраціўляльнасці арганізма да туберкулёзу мае абмен рэчываў. У біяхімічным механізме аховы арганізма ад інфекцыі істотнае значэнне побач з ферментамі маюць таксама прадукты абмену, якія, не валодаючы ферментатыўнай функцыяй, адыгрываюць ролю тканковых антыбіётикаў жывёльнага паходжання. Гэтыя рэчывы з'яўляюцца сродкам аховы і аналагічныя па сваіму дзеянню фітанцыдам, якія адыгрываюць ролю ў самахараве расліннага арганізма ад мікробаў і трывковай інфекцыі. Прыймана, што важнейшай крыніцай утварэння антыбіётикаў тканкавага паходжання ў жывёльным арганізме служаць бялкі і некаторыя ліпоіды. У працэсе абмену рэчываў утвараюцца прадукты метабалізму бялку, ліпоідаў (асабліва халестэрыну і нуклеіновых кіслот), якія маюць рэзка выражаныя антыбактэрыйныя ўласцівасці. У сувязі з гэтым бялковае жыўленне і мінеральна-вітамінная насычанасць у прадуктах маюць рашаючае значэнне ў механізме павышэння супрацьтуберкулезнай устойлівасці. Недахоп вітамінаў парушае нармальны працэс абмену рэчываў, у выніку чаго тканкавае асяроддзе абагачаецца прадуктамі няпойнага акіслення тлушчаў (тлустых кіслот), вугляводаў (глюкозы), якія маюць уласцівасці кетакіслот, г. зн. развіваюцца кетоз. Кетакіслоты адыгрываюць важную ролю ў біясінтэзе мікабактэрый, таму што кетакіслоты ў спалучэнні з аміякам утвараюць амінакіслоты. Значыць утвараемыя прадукты пры парушэнні абмену рэчываў служаць матэрыялам для сінтэзу мікробамі неабходнага для іх бялку.

Такім чынам, парушэнне рацыёнаў у харчаванні чалавека і кармленні жывёлы не толькі скажае ход утварэння нармальных прадуктаў метабалізму, якія адыгрываюць біяхімічную ролю ў ахове арганізма, але такое асяроддзе спрыяе размнажэнню мікабактэрый туберкулёзу ў тканках.

Павышэнне натуральнай устойлівасці арганізма ляжыць у аснове прафілактыкі туберкулёзу. Разам з тым навука распрацоўвае і сродкі спецыфічнай прафілактыкі туберкулёзу. У медыцыне шырокое прымяненне знайшла сусветна вядомая вакцина БЦЖ. Нованараджаных дзяцей з першых дзён жыцця вакцинуюць БЦЖ, затым неаднаразова

паўтараюць прышчэпкі ў дашкольным і школьнім узростах з улікам эпідэміялагічнай абстаноўкі. У аснове ахойнага дзеяння БЦЖ ляжыць зніжэнне ўспрымлівасці арганізма да хваробатворнага дзеяння ўзбуджальніка туберкулёзу і прадуктаў яго распаду, рэзкае павышэнне здольнасці тканак арганізма да фіксацыі і абясшкоджвання мікабактэрый туберкулёзу шляхам ферментацыйнага іх расшчаплення.

У ветэрынарнай практицы вакцинацыя з дапамогай БЦЖ не атрымала прыменення таму, што ў жывёлы пасля прышчэпак узікае алергічны стан, які нельга адрозніць ад алергічнага стану ў непрышчэпленаі захварэўшай туберкулёзам жывёлы.

У пасляваенныя гады фтызіяtryя атрымала на ўзбраенне рад хімічных прэпаратаў (тубазід, фтывазід і інш.), якія паспяхова выкарыстоўваюцца ў хіміяпрафілактыцы туберкулёзу людзей.

Радам даследаванні ў вывучаецца магчымасць выкарыстання хіміятэрапеўтычных сродкаў для прафілактыкі туберкулёзу ў сельскагаспадарчай жывёлы (буйной рагатай жывёлы, птушак).

Як паведамляюць даследчыкі (Ротаў В. І., Андрушчанка В. В. і інш.), тубазід (у дозе 5 мг/кг) засцерагае цялят ад натуральнага заражэння ў небяспечных гаспадарках пры ўмовах значнага пашырэння захворавання. Тубазід рэкамендуюць прымяняць першыя 20 дзён індывідуальна кожнаму цяляці раніцай і вечарам у таблетках ці ў раствораным выглядзе ў малачэ, а пасля 20-дзённага ўзросту дабаўляць яго ў неабходнай колькасці да малака або адгону. Хіміяпрафілактыка цялят можа быць выкарыстана як адзін з дадатковых метадаў у агульным комплексе супрацьтуберкулезніх мерапрыемстваў ва ўмовах моцнага распаўсюджвання туберкулёзу. Аднак пры гэтым трэба ўлічваць мэтазгоднасць прыменення хіміяпрафілактычных прэпаратаў зыходзячы з эканамічных сродкаў і неабходнасці рамонтнага выхавання цялят ад хворых кароў пры ўмове значнага распаўсюджвання туберкулёзу. У такіх выпадках рацыянальна цялят адпраўляць на забой, як і саміх хворых кароў, а камплектаванне статка весці з бяспечных па туберкулёзу груп буйной рагатай жывёлы.

Прафілактыку туберкулёзу ў статку неабходна весці ў напрамку павышэння разістэннасці арганізма жывёлы шляхам паўнацэннага кармлення, стварэння добрых умоў утримання, выкарыстання прагулак у зімовы час, летнія лагернае ўтриманне як статка дойных кароў, так і маладнякі.

У пасляваенныя гады адбыліся вялікія станоўчыя зрухі ў бок ліквідацыі туберкулёзу буйной рагатай жывёлы, выкліканага ўзбуджальнікам туберкулёзу бавіннага тыпу.

Аднак, нягледзячы на спрыяльнія змены эпізаатычнай абстаноўкі ў справе выкаранення туберкулёзу, сталі рэгістравацца частыя выпадкі, калі пасля аздаравлення статкаў буйной рагатай жывёлы ад туберкулёзу, выкліканага ўзбуджальнікам бавіннага тыпу, у жывёлы выяўляюцца параалергічныя рэакцыі. Асноўнай прычынай іх, як паказалі наўковыя даследаванні, з'яўляецца ўзбуджальнік туберкулёзу птушынага тыпу. Як стала ў цяперашні час вядома, буйная рагатая жывёла ўспрымлівая да ўзбуджальніка туберкулёзу птушынага тыпу і, будучы інфікаванай, рэагуе на туберкулін для буйной рагатай жывёлы, але рэакцыі праяўляюцца часта нетыпова, для дыферэнцыяцыі іх патрабуецца выкарыстанне туберкуліну для птушак.

Нашихмі даследчыкамі даказана, што ў буйной рагатай жывёлы, інфікаванай узбуджальнікам туберкулёзу птушынага тыпу, туберкулезні працэс працякае ў форме латэнтнага мікрабізму. Алергічная рэакцыя выражана на туберкулін для птушак, а на туберкулін для буй-

ной рагатай жывёлы праяўляеца ў выглядзе параалергіі. Цяляты заражаюцца праз малако ад кароў. З малака, паследу, лімфатычных вузлоў і органаў інфікаваных кароў і цялят выдзяляеца ўзбуджальнік туберкулёзу птушынага тыпу. Туберкулёзны паражэнні выяўляеца як у лімфатычных вузлах, так і ў органах, але ў больш лакальнай форме, чым пры туберкулёзе, выкліканым узбуджальнікам бычынага тыпу.

Інфікаванасць буйной рагатай жывёлы як дарослай, так і маладняку, намі выяўлена ў радзе гаспадараў у 20—36% і больш. Нашы даследаванні пацверджаны работамі Н. І. Какурычава, І. В. Паддубскага, Н. Б. Ніканорава і інш.

На рэгіянальнай канферэнцыі Міжнароднага эпізаатычнага бюро па пытаннях барацьбы з бруцэллёзам і туберкулёзам жывёлы, якая адбылася ў ліпені 1965 г. у Маскве, была звернута ўвага на актуальнасць вывучэння прычын параалергічных рэакций і адной з іх прызнаны ўзбуджальнік туберкулёзу птушынага тыпу.

Некаторыя кіслотаўстойлівия сапрафіты, якія шырока распаўсюджаны ў природзе, валодаюць патэнцыяльным паразітызмам, г. зн. побач з сапрафітычным спосабам жыцця яны здольныя пры асаблівых умовах размнажацца ў органах і тканках жывёлы. Да такіх сапрафітаў адносяць мікабактэрыі фартайтум, фатахрамагенен і інш. Сапрафітныя кіслотаўстойлівия мікабактэрыі знаходзяцца ў гноі, глебе, торфу, сене, на траве, вадаёмах, водаправоднай вадзе, сцёкавых водах і інш. Яны могуць трапляць з вадой, травамі і іншымі кармамі ў стрававальны тракт жывёлы і там вегетаваць. Знаходжанне гэтых мікраарганізмаў можа ўплываць на імунабіялагічны стан арганізма жывёлы. Пры пэўных умовах такая жывёла можа станоўча рэагаваць на туберкулін для буйной рагатай жывёлы.

Нам даводзілася назіраць у гаспадарках нашай рэспублікі рэакцыі, выкліканыя падобнымі сапрафітамі, якія траплялі ў арганізм разам з коранеплодамі з тарфяных буртоў, што скормліваліся ў нямымым выглядзе.

Пры алергічным даследаванні ў такой жывёлы паяўляюцца абмежаваныя бязбольныя прыпухласці, якія пры пераправерках жывёлы праз 1,5—2 мес. не праяўляюцца. Пры забоі гэтых жывёлін спецыфічных паражэнняў не выяўляеца. Алергічная рэактыўнасць у жывёлы, інфікаванай узбуджальнікам туберкулёзу бычынага тыпу, працягваеца доўгі час (гадамі).

У адным з калгасаў Мінскага раёна ў лютым 1964 г. пры кантрольным даследаванні жывёлы на туберкулёз у часткі жывёлы выяўлена патаўшчэнне скурнай складкі на месцы ўвядзення туберкуліну большым на 7 мм, але пры адсутнасці выяўленай запаленчай рэакцыі (ацёку). На месцы ўвядзення туберкуліну былі толькі патаўшчэнні скury размеру 19×20—25×28 мм. Жывёла з такімі паказыкамі праз 1,5 мес. была пераправерана. Якіх-небудзь змяненняў на месцы ўвядзення туберкуліну не ўстановілі.

Нам даводзілася назіраць у небяспечным па туберкулёзу саўгасе «Дзесяцігоддзе БССР» Любанскага раёна паяўленне неспецыфічных рэакций на туберкулін у значнай колькасці буйной рагатай жывёлы, уключаючы кароў, цялушак і маладняк. У сярэдній трэці шыі, асабліва пры паўторным увядзенні туберкуліну, выяўляліся цвёрдыя абмежаваныя прыпухласці размерам 23×28—30×35 мм пры патаўшчэнні скурнай складкі на 4—7 мм. Падобныя рэзультаты даследавання ветэрынарныя спецыялісты гаспадаркі і раёна ацэнівалі як няпэўныя. Аднак пры пераправерцы гэтай жывёлы (праз месяц) у колькасці 60 галоў у большасці рэакцыя на туберкулін адсутнічала.

У гэтых гаспадарках праводзілася няправільнае скормліванне коранеплодаў: морква прама з буртоў, з тарфянікаў прывозілася на сказінныя двары і забруджаная тарфянай крошкай у нямытым выглядзе скормлівалася па 10—30 кг у суткі дарослай жывёле і маладняку. Падобныя парушэнні ў кармленні буйной рагатай жывёлы коранеплодамі з тарфянікаў назіраліся і ў іншых гаспадарках гэтага раёна, пры гэтым ветэрынарныя спецыялісты таксама адзначалі ў даследуемай жывёлы павелічэнне скурнай складкі на 4—7 мм і больш, але прыпухласці былі абмежаваныя (тарфяная рэакцыя). Пры забоі такой жывёлы туберкулённыя змяненні не выяўляліся.

Усё гэта патрабуе навядзення культуры ў аблігоўванні жывёлы, стварэння нармальных зоагігінічных умоў утрымання і правільнага кармлення.

У эксперыментальнай гаспадарцы «Вусце» Аршанскаага раёна ў 1965 г. пры даследаванні буйной рагатай жывёлы на туберкулён унутрыскурным метадам больш як у 50 жывёлін на месцы ўвядзення туберкуліну назіралі патаўшчэнне скурнай складкі больш чым на 7 мм, без выражанага запаленчага ацёку. Пры паўторным даследаванні (уводзілі туберкулін з другога боку шыі) у гэтай жывёлы не выявілі якіх-небудзь адхіленняў ад нармальной таўшчыні скурнай складкі. Разам з тым у другіх жывёлін (18 галоў) патаўшчэнне скурнай складкі даходзіла да 8 мм, а площа ўшчыльнення скуры на месцы ўвядзення туберкуліну была ў межах 20×21 , 21×25 , 29×29 мм. У асобных жывёлін размеры такіх патаўшчэнняў узікалі ў выніку зліцця двух бугаркоў, якія ўтварыліся пры першым і другім увядзеннях туберкуліну.

У дыягностыцы туберкулёзу неабходна ўлічваць, што алергічная рэактыўнасць з'яўляецца адной з праяў агульной фізіялагічнай рэактыўнасці, якая знаходзілася ў залежнасці ад многіх унутраных, а таксама зневінных фактараў. Магчымыя выпадкі анергіі, г. зн. адсутнасці рэактыўнасці, неабходна ўлічваць пры дыягнастычных даследаваннях. Вядома, што ў хворай туберкулёзам жывёлы ў генералізаванай форме можа наступаць анергія, страта адчувальнасці да туберкулёзу.

У старой жывёлы зніжаецца агульная фізіялагічная рэактыўнасць, якая ўпłyвае на праяўленне спецыфічнай рэактыўнасці (алергіі). Паводле даных венесуэльскага вучонага Вілегас Дэльгада, прычынай распаўсюджвання туберкулёзу ў статках, нягледзячы на выдаленне ўсіх выяўленых раней рэагуючых жывёлін, з'яўляюцца застаўшыяся ў статку хворыя каровы, у якіх страчана адчувальнасць да туберкулёзу. З 42 даследуемых аўтарамі старых кароў ва ўзросце 9—20 год розных вагавых катэгорый атрыман адмоўны рэзультат туберкулінізацыі, аднак пры забоі выяўлены туберкулённыя паражэнні ў 52,38%. Улічваючы стан магчымай анергіі, мы вывучаюці эпізааталагічную ситуацыю ў адным з саўгасаў Мінскага раёна («Буцэвічы»), дзе пры дыягнастычных даследаваннях адбывалася няпоўнае выяўленне захварэўшай туберкулёзам жывёлы, абычнай сведчылі рэзультаты наступных праверак. Так, напрыклад, пасля правядзення двух паслядоўных даследаванняў пры трэцім даследаванні было выяўлена масавое захворванне кароў (60 галоў). Улічваючы наш вопыт выкарыстання медыцынскага альттуберкуліну ў радзе гаспадараў (саўгас «Рассвет», калгас «Шлях да камунізма»), намі сумесна з ветэрынарнымі спецыялістамі раёна і саўгасаў былі даследаваны статкі з дапамогай гэтага алергена паралельна з туберкулінам для буйной рагатай жывёлы.

Як відаць з табліцы, з дапамогай альттуберкуліну выяўлена па ўнутрыскурнай пробе 9 кароў, у якіх пры адначасовым увядзенні туберкуліну для буйной рагатай жывёлы рэакцыя адсутнічала.

**Рэзультаты адначасовага прымянення альттуберкуліну і туберкуліну
для буйной рагатай жывёлы пры даследаванні на туберкулёз**

Нумар жывё- лы	Размер скун- дскладкі да ува- дзення туберкул- ёзу, м.м.	Унутрыскурная проба туберкуліна ў						Афтальмапроба	
		альттуберкулін медыцынскі			для буйной рагатай жывёлы			альттубер- кулін ме- дыцынскі	для буй- ной рага- тай жы- вёлы
		48 гадз	72 гадз	24 гадз	48 гадз	72 гадз	24 гадз		
23	6,5	11	12	15/39×51	8	8	10	адмоўн.	адмоўн.
130	5,5	9	9	10	9	9	9	станоўч.	станоўч.
52	5	11	12	12/36×40	8	8	9	адмоўн.	адмоўн.
73	6	10	11	14/36×45	7	8	8	адмоўн.	адмоўн.
800	6,5	8	9	13,5/47×39	7	8	9	адмоўн.	адмоўн.
854	5	11	12,5	13/41×40	7	7	8	адмоўн.	адмоўн.
264	5,5	10	12	13/47×39	9	9	12/31×43	адмоўн.	адмоўн.
200	6,5	12	13	14/34×22	9	8	10/13×21	адмоўн.	адмоўн.
292	7	11	12	17/39×49	8	7	адмоўн.	адмоўн.	адмоўн.
183	6	10	11	12/30×30	7	6	адмоўн.	станоўч.	станоўч.
64	5	9	8	15/32×40	7	5	адмоўн.	адмоўн.	станоўч.
30	5	6	7	11/28×39	6	5	адмоўн.	станоўч.	станоўч.

Пры контрольным забоі адной з гэтых кароў (№ 52) ва ўзросце больш як 10 год на Мінскім мясакамбінаце выяўлена ацынозна-надозная форма туберкулёзу лёгкіх, г. зн. лакалізацыя туберкулённых паражэнняў была ў ацынусах лёгкіх — у месцах Gronkapадобнага скаплення альвеол, абслугоўваемых канцавымі бронхамі. Ацынозная ачагі па сваіх абрывах нагадваюць форму лісця канюшыны. Выяўлены таксама і больш буйныя ачагі няправільнай формы, у выглядзе тутавых ягад.

Туберкулённыя ачагі выяўлены таксама ў бранхіяльных, медыястимальных, заглотачных лімфатычных вузлах.

Назіраемыя намі факты праяўлення алергічнай рэактыўнасці на медыцынскі альттуберкулін пры адначасовай адсутнасці рэакцыі на туберкулёз для буйной рагатай жывёлы можна вытлумачыць большай актыўнасцю першага алергена, здольнага выявіць сенсіблізацыю арганізма.

РЕЗЮМЕ

При аллераціческай диагностікі туберкулёза необходімо учитываць не толькі эпізоотагіческое сістэму стада, но і востраст животных, усідзення і кормленіе, а при проведении профілактычных і оздоровітельных меропрыемстваў осуществлять весь комплекс ветеринарно-санітарных, зоагигініческих і зоотехніческих мер.